

ДЛЯ ЗАХАВАННЯ СПАДЧЫНЫ

На Навагрудчыне 23 мая прайшлі II Шчорсаўскія чытанні па тэме: “Развіццё бібліятэчнай справы на Гродзеншчыне: манастырскія і царкоўныя кнігазборы”. Дом культуры ў в. Шчорсы сабраў шматлікіх гасцей з Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы і інш. Удзел прымалі супрацоўнікі музеяў і бібліятэк, настаўнікі і духавенства. Мне таксама давалося прысутнічаць на гэтым форуме.

Арганізатарамі II Шчорсаўскіх чытанняў сталі галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі аблвыканкама, ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага”, Навагрудскі райвыканкам і Навагрудская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма.

Улічваючы,
што ў XIII ст.



Падчас экскурсіі ў Лаўрышаўскі мужчынскі манастыр.

Лаўрышаўскі мужчынскі манастыр быў у Беларусі цэнтрам леталісання, адсюль і пачалося знаёмства гасцей з Навагрудчынай. Падчас экскурсіі манах Федосій расказаў гасцям аб гісторыі манастыра, яго сённяшнім і будучым.

Да гасцей і ўдзельнікаў II Шчорсаўскіх чытанняў звярнулася намеснік старшыні райвыканкама С.М. Каралько. Яна адзначыла, што ёсць некалькі прычын, каб зрабіць Навагрудчыну месцам правядзення маштабных мерапрыемстваў па вывучэнні гісторыі бібліятэчнай і кніжнай справы.

– Гэта бібліятэка Я. Храптовіча, якая на працягу другой паловы XVIII – першай паловы XIX ст. была сабрана ў Шчорсаўскім маентку. Найбуйнейшая рэфармацыйная друкарня ў Беларусі, якая ў XVII ст. існавала ў мястэчку Любча. І, вядома, першая грамадская публічная бібліятэка ў Навагрудку, якая была адчынена ў 60-х гадах XIX ст., ініцыятарам заснавання якой стаў Э. Паўловіч, – расказала С.М. Каралько.

Святлана Мікалаеўна падзякавала арганізатарам за супрацоўніцтва і выказала меркаванне, што Шчорсаўскія чытанні – гэта яшчэ адзін крок для захавання гістарычнай спадчыны Навагрудскага краю.

Старшыня Шчорсаўскага сельвыканкама Г.В. Лукоўскі і дырэктар Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Я.Ф. Карскага Л.В. Мальцава пажадалі ўсім прысутным новых знаёмстваў і плённай працы.

(Пачатак. Заканчэнне на 2-й стар.)

ДЛЯ ЗАХАВАННЯ СПАДЧЫНЫ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Кандыдат культуралогіі, намеснік дырэктара па навуковай і выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі А.А. Суша раскажаў аб перспектывах вывучэння, уліку, апісання, захавання і папулярызацыі кніжнай спадчыны Гарадзеншчыны. Акрамя таго, ён прэзентаваў электронныя бібліятэкі і раскажаў аб працы па стварэнні і распаўсюджванні копій знакавых выданняў.

Настаяцель Петрапаўлаўскай царквы ў в. Валеўка айцец Аляксандр раскажаў аб сучасных кніжных зборах царкоўных бібліятэк, іх значэнні і каштоўнасці. Сёння пры кожным храме існуе бібліятэка, а самая вялікая ў сястрынстве, якая налічвае больш за 2500 экзэмпляраў. Карыстацца царкоўнымі бібліятэкамі можа кожны жадаючы.

Пытанні царкоўнага і манастырскага летапісання, бібліятэчных і канфесійных кнігазбораў закраналіся і іншымі дакладчыкамі. Доктарам гістарычных навук, пра-

фесарам кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы С.В. Марозавай была разгледжана праца Супральскай базыльянскай друкарні. А магістр тэалогіі, парах грэка-каталіцкай парафіі ў Гродне, айцец Андрэй Крот раскажаў пра кніжную спадчыну архімандрыта Гродзенскага Каложскага базыльянскага манастыра айца Ігната Кульчынскага.

На працягу ўсяго форуму дзейнічалі выставы: арбіта кніжнага адлюстравання “Мудрае святло на карысць чалавецтву”, рарытэт-панарама старадрукаў “Таямніца духоўнай кнігі – таямніца святасці”, фотавернісаж “Шчорсы ў рэтра-аб’ектыве”.

Водгукі гасцей і ўдзельнікаў толькі станоўчыя. І не дзіва, бо Навагрудчына – духоўна багаты край са шматвекавой гісторыяй.

Тэкст і фота А. ЗАЙКО, “НЖ”.